

# Запрашаем наведальцаў

## 14 студзеня 2023 г.

### Дзень прапаганды здаравага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Конкурс малюнкаў "Спорт для мяне - гэта..."	9.00 - 9.45	Кабінет №1	Драздова В.А.
Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Драздова В.А.
Віктарына "Здароўе на градцы"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Насытка С.У.
Гадзіна сумесных чытанняў "Пра здароўе на старонках часопісаў і кніг"	11.45 - 12.30	Бібліятэка/ Кабінет №3	Кніга А.У.
<b>5 - 8 класы</b>			
Конкурс малюнкаў "Спорт для мяне - гэта..."	9.00 - 9.45	Кабінет №1	Драздова В.А.
Віртуальная экскурсія на сайце Нацыянальнага алімпійскага камітэту	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Імховік Н.А.
Віктарына "Некалькі пытанняў пра здаровы лад жыцця"	10.50 - 11.35	Кабінет №10	Імховік Н.А.
Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Насытка С.У.
Удзел у раённым этапе конкурсу "Добры дзень, свет!"	9.00 - 11.00	Гімназія г.Пружаны	Скобля Ю.М.
Раённыя спаборніцтвы "Снежны снайпер"	9.00 - 14.00	г.Пружаны	Карнялюк В.М.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Удзел у раённым этапе конкурсу "Добры дзень, свет!"	9.00 - 11.00	Гімназія г.Пружаны	Скобля Ю.М.
Раённыя спаборніцтвы "Снежны снайпер"	9.00 - 14.00	г.Пружаны	Карнялюк В.М.